

**План работы
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на сакавік 2021 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымуць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;
2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;
3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;
4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;
5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;
6. Раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;
7. Бібліятэчная акцыя BOOK-LOOK “Книжный драйв”;

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Кайф или life?” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – выстава - разважанне, 01.03
- “Наркомания: жизнь взаимы” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – электронная прэзентацыя, 01.03
- “Чехов А.П. «Чайка»” (да 125-годдзя юбілея кнігі) – Акцыя “BOOK-LOOK” “Книжный драйв”, 11.03
- “Свято паэзіі Максіма Багдановіча” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн чытанне вершаў, 21.03
- “Люблю чытаць” (работа бібліюбуса) – акцыя, 31.03

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Детское чтение для сердца и разума” (супрацоўніцтва з Беларускай Праваслаўнай царквой) – адкрыты прагляд літаратуры, 03.03
- “Падарожжа ў краіну “Будзь здароў” (супраць табакакурэння і наркаманіі) – анлайн урок здароўя, 16.03
- “Ужасно интересно, всё то, что неизвестно” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – выстава-чамучка, 26.03
- “Литературное путешествие по книжному лабиринту” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віртуальнае падарожжа ў казачную краіну, 29.03
- “Сказочный чемпионат” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – біблія-глобус, 30.03
- “Путешествие в Мультландию” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – мультфільмы ў кнігах, 31.03

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Хто смяецца апошнім” (віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”, да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы) – анлайн-прэзентацыя камеды аўтара, 05.03

- “Любай маме” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – дзіцячы хэнд-мэйд, 09.03

- “Па слядах Чырвонай кнігі” – хвілінка новых ведаў, 18.03

- “Я люблю Мосты!” – анлайн-сэлфі, 24.03

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Жизнь и смерть на конце иглы” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) – дыспут, 03.03

- “Праз крок-бездань” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) – інфармацыйная гадзіна, 05.03

- “Старэйшына роднай літаратуры” (віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”, да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы) – анлайн-прэзентацыя камеды аўтара, 06.03

- “Про весну, любовь и красоту...” (да Міжнароднага жаночага дня, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – свята, 07.03

- “Человек. Государство. Закон” (да дня Канстытуцыі РБ) – інфармацыйна-прававая гадзіна, 12.03

- “М. Арал “Ты прайшло, маё шчасце, як мара...” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – інфарміна, 17.03

- “Чытаем, глядзім, гуляем!” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульнёвая праграма, 27.03

- “Чытаем любімыя вершы ўсёй сям’ёй” (да Сусветнага дня паэзіі, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – гучнае чытанне, 29.03

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Мамы, бабушки и тётки вы у нас в большом почёте” (сумесна з філіялам “Дубненскі ЦДіК”) – літаратурна-музычны вечар, 06.03

- “В мире книжных сокровищ” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – кніжная выстава, 27.03

- “Что такое книга, для чего она” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – пазнавальная гадзіна, 29.03

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Тых, хто добрай кніжцы рад – запрашаем у Кнігаград” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – экскурсія па бібліятэцы, 26.03

- “Пішучь у часопісе і газеце аб усім на свеце” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд перыядычных выданняў, 27.03

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “И полнятся любовью женщин души...” (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 05.03
- “Неверагодныя прыгоды з Паўлам Місько” (да 90-годдзя з дня нараджэння Паўла Місько, тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд літаратуры, 29.03
- “Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое смеется” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – конкурс малюнкаў, 30.03
- “Сказка мудростью богата” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 31.03
- філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**
- “Імя бяды – наркатыкі” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, раённая бібліятэчная інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) – анлайн- інфарміна, 03.03
- “Птушкі-прыгажуні нашага краю” (тыдзень дзіцячай кнігі, аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – анлайн-гадзіна, 28.03
- “Нам без дружбы не пражыць, дружбаі трэба даражыць” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – інтэрактыўная гульня, 31.03
- філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**
- “Я не пясняр” (да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы) – літаратурнае падарожжа, 03.03
- “Размова пра матуль” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 06.03
- “В этот день желаем Вам” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – акцыя-віншаванне, 07.03
- “Колокола тревоги” (35- годдзе катастрофы на Чарнобыльскай АЭС) – гульня-падарожжа, 19.03
- “Памяць праз гады” – літаратурна-музычная кампазіцыя, 26.03
- “Кнігі для сладкоежек” (Тыдзень дзіцячай кнігі, аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – выстава-экспазіцыя, 28.03
- “Казкі народаў свету” (тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына-гульня, 31.03
- філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**
- “Стихи о маме” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў, 07.03
- “Вокруг света с комнатными растениями” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – экалагічны вусны часопіс, 20.03
- “Путешествие в кижное царство” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня, 24.03
- “Страниц волшебных дивное начало” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд, 27.03
- філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Без вас, любимых, жизни в мире нет!” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – шоў-праграма, 07.03
- “Адкуль пайшла назва Пескі” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – анлайн-паведамленне, 21.03
- “Для вас, ребятышкі, новыя кніжкі” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд кніжнай выставы, 31.03
- “Біблія для дзей” – праваслаўнае чытанне, 28.03

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- Чытаючыя дзеці – шчаслівая сям’я” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Сям’я у кніжнай полкі”) – кніжныя вячоркі, 11.03
- Кніга “Прыгоды бульбобаў” (да 90-годдзя з дня нараджэння Паўла Місько) – квэст, 12.03
- “З табою кніга добрая ідзём у новы век” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – свята, 28.03
- “Дзіцячыя пісьменнікі дзецям” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – вусны часопіс, 30.03
- “Чарнобыль – Чорная быль” (35- годдзе катастровы на Чарнобыльскай АЭС) – відэаінфармацыйная гадзіна, 31.03

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “По сказочным тропинкам” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – віктарына, 06.03
- “8 Марта – день самых прекрасных и замечательных” – літаратурна-музычная гасцёўня, 07.03
- “В стране волшебной сказки” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 28.03
- “Вось вам казкі – чытайце калі ласка” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гучнае чытанне, 31.03

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Творчы подзвіг сатырыка” (да 125-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы, бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, 06.03
- “Про весну, любовь и красоту” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, аматарская аб’яднанне “Сустрэчы”) – паэтычны вечар, 17.03
- “Чарадзейная краіна В.Віткі” (Тыдзень дзіцячай кнігі, да 110-годдзя з дня нараджэння В.Віткі) – літаратурная гульня, 27.03
- “Чырвоная кніга ў казках і вершах беларускіх пісьменнікаў” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная гадзіна, 28.03

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Ты одна такая – любимая родная” – літаратурна-музычны вечар, 07.03
- “Скарбы кніжных паліц” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная віктарына, 27.03

“Ад кнігі да майстэрства” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – інфармацыйная хвілінка, 28.03

- “Давайце знакомыя кніжкі откроем” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – падарожжа, 31.03

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

“Про весну, любовь и красоту” (аматарская аб’яднанне “Сердца, открытые добру”) – вечер-адпачынак, 07.03

- “Чалавек. Дзяржава. Закон” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, да дня Канстытуцыі РБ) – анлайн-чытанне вершаў, 14.03

- “Мая радзіма – БЕЛАРУСЬ” (да Года народнага адзінства) – азбука сімвалаў краіны, 21.03

- “В каждой книжке свой секрет и не нужной книжки нет!” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – выстава-рэкамендацыя, 24.03

- “Дарогамі казкі” (тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурнае турнэ, 27.03

- “Хто хаваецца за вокладкай?” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – забаўляльна-пазнавальная гульня, 28.03

У сувязі са складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй, выкліканай каронавірусам 2019-нCoV, большасць масавых мерапрыемстваў у бібліятэках перайшлі ў фармат анлайн. Пры паляпшэнні сітуацыі масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах